

# ЗВЯЗДА

Орган ЦК і МК КП(б)Б, ЦВК і СНК БССР

№ 96 (5770) 26 красавіка 1937 г., панядзелак ЦАНА 10 кап.

## ЮЗУНГІ ДА 1 МАЯ 1937 года

- 1. Няхай жыве 1-е Мая — баявы адрываючы сіл міжнароднага пралетарата!
- 2. Пролетары ўсіх краін, злучайцеся! Станавіцеся пад сцягі Комуністычнага Інтэрнацыянала!
- 3. Няхай жыве сацыялістычная рэвалюцыя ва ўсім свеце!
- 4. Братам па класу, афараміце фарадэра тэрара, вярніце капіталізму 1 Мая наша пралетарскае прыняцце!
- 5. Фашызм — гэта тэрарыстычная дыктатура капіталістаў і памешчыкаў проць проць рабочых і сялян. Фашызм — захватніцкая вайна. Фашызм — надкоўванне народаў адзін па адным. Мабілізуем сілы на барацьбу з фашызмам!
- 6. Рабочыя, работніцы, сяляне і воіны ўсіх краін! Расшырайце і пачытайце народны фронт барацьбы проць фашызма і вайны. За мір, за акратычныя свабоды, за сацыялізм!
- 7. Браце прывітанне рабочым і воінам, якія вядуць героічную барацьбу проць фашызма і імпэрыялістычных імпульсаў. Няхай жыве народны фронт барацьбы проць фашызма і вайны. За мір, за акратычныя свабоды, за сацыялізм!
- 8. Няхай жыве наша родная, непераможная Чырвоная Армія — магутны атрад працы народаў СССР, якая вяртае заваяваную Вялікай Радзімай свабоду і незалежнасць нашай радзімы!
- 9. Абарона бацькаўшчыны ёсць павязаным абавязкам кожнага грамадзяніна СССР!
- 10. Баявое прывітанне маладым байцам Чырвонай Арміі, якія прысягнулі 1-га Мая на вернасць савецкай дзяржаве, на вернасць нашай вялікай сацыялістычнай радзіме!
- 11. Прывітанне байцам-пагранічнікам, шчыльным часам савецкай грамадзянскай вайны, магутнага Чырвонага Флота!
- 12. Няхай расце і мацее, няхай развіваецца і загартоўваецца наша родная, магутная Чырвоная Армія!
- 13. Няхай жывуць савецкія дзці — гордыя сыны нашай сацыялістычнай радзімы!
- 14. Няхай жыве новая Канстытуцыя Р. Канстытуцыя перамога сацыялізму і сапраўднага дэмакратызму!
- 15. Няхай жыве саюз рабочых і сялян — аснова савецкай улады!
- 16. Няхай жыве брацкі саюз і вярнуць дзяржаву СССР!
- 17. Умацым дыктатуру рабочага і сялянскага класа ўсім нашым грамадзянамі!
- 18. Многачысленнай арміі ўдзячнікам працы пралетарата і транспарта, сааўдзельнікам, знатным людзям нашай радзімы, прывітанне!
- 19. Даб'ёмся выканання і перавыканання гаспадарчага плана 1937 года!

дваццатага года Вялікай пралетарскай сацыялістычнай рэвалюцыі!

22. Прывітанне работнікам прамысловасці і чыгуначнага транспарта, дзяржаўнаму выканаўчаму друці пяцігадовага плана!

23. Узмацым культурна-тэхнічны ўзровень рабочага класа да ўзроўню работнікаў інжынерна-тэхнічнай працы!

24. Прывітанне стыханам сацыялістычных палёў, якія па-большэвіцку выконваюць план веснавой сябы!

25. Калгаснікі і калгасніцы, аграры і работнікі саўгасу! Змагайцеся за ўзорнае завяршэнне веснавой сябы і высокі ўраджай!

26. Шырэй разгорнем крытыку і самакрытыку нашых недахопаў! Яшчэ больш умацым магутнасць сацыялістычнай дзяржавы рабочых і сялян!

27. Па-большэвіцку падрыхтуем да выбараў у Саветы, палепнім работу Саветаў, акружым іх новымі работамі актыва рабочых, сялян, інтэлігенцыі!

28. «Сувязь з масамі, ўмацаванне гэтай сувязі, гатоўнасць прыслухоўвацца да голасу мас, — вося у чым сіла і пераможнасць большэвіцкага кіраўніцтва». (Сталін).

29. Прывітанне работнікам навукі, тэхнікі, мастацтва, літаратуры, чэсна выконваючым свой абавязак перад савецкай радзімай!

30. Няхай жыве роўнапраўная жанчына СССР, актыўная ўдзельніца ў кіраванні дзяржавай, у кіраванні гаспадарчымі і культурнымі справамі краіны!

31. Вырасцім здаровых, жыццерадасных савецкіх дзяцей, адданых сваёй радзіме!

32. Піонеры і піонеркі, авалодвайце ведамі і вучыцеся стаць барацьбітамі за справу Леніна!

33. Слаўным фізікультурнікам і фізікультурнікам савецкай краіны — першаймайце прывітанне!

34. Няхай жыве камсамольскае племя — магутны рэзерв і надзейны памочнік большэвіцкай партыі! Няхай жыве працоўная моладзь нашай радзімы!

35. Узмацнім рэвалюцыйную пільнасць! Накончым з палітычнай бясплоднасцю ў нашым асяроддзі!

36. Вырасцеце да канца ўсіх і ўсіх дзуршнікі! Ператворым нашу партыю ў непрыступную крэпасць большэвізма!

37. Выкаранім ворагаў народу, японска-германска-тракціоніцкіх школьнікаў і шпіёнаў! Смерць здраднікам радзімы!

38. Няхай жыве Усесяюзная Комуністычная партыя (большэвікоў) — перадавы атрад працоўных СССР!

39. Няхай жыве Комуністычны Інтэрнацыянал — кіраўнік і арганізатар барацьбы супроць вайны, фашызма і капіталізму! Няхай жыве камунізм!

40. Няхай жыве вялікі пераможны сцяг Маркса-Энгельса-Леніна! Няхай жыве левізізм!

**ЦЭНТРАЛЬНЫ КАМІТЭТ УСЕ-САЮЗНАЯ КОМУНІСТЫЧНАЯ ПАРТЫЯ (большэвікоў).**



22 красавіка канал Масквы — Волга наведвалі таварышы Сталін, Молатаў, Варашылаў і Ежоў. НА ЗДЫМКУ: тт. Сталін, Молатаў, Варашылаў, галоўны інжынер будоўніцтва канала т. Жук (другі злева) і інш. лл. шлюза № 3.

## АБ РАДКОВАЙ СЯБЕ У МАГІЛЕУСКІМ І БЕШАНКОВІЦКІМ РАЁНАХ

**Пастанова ЦК КП(б)Б**

ЦК БП(б)Б і СНК БССР неадарозна ўказвалі раёнам па тое, што радковая сяба з'яўляецца адной з рашучых умоў высокага ўраджаю. Аднак, у раёне радка, уступіўшы ў разгорнутую сябу, гэта ўмова ўдана ігноруецца. Наварыцкі раён з 15.319 га пасяўнага на 20 красавіка мае ўсяго 105 га або 1,1 проц. радковай сябы; Бежанковіцкі раён з 6.282 га пасяўнага радковай сябы мае ўсяго 54 га, або 0,9 проц. Гэта тым больш недапушчальна, што як у Магілёўскім, так і ў Бежанковіцкім раёнах арганізаваны МТС і ў кожнай з іх — дзейны трактарны сектар.

ЦК лічыць, што такое становішча з радковай сябай у Магілёўскім і Бежанковіцкім раёнах мае стварыцца толькі ў выніку адсутнасці пачына адказнасці ў кіраўнікоў раёна і МТС за якасць сябы і зусім недастатковага кіраўніцтва з іх боку справы сябы ў раёне.

**27237 тыс. ГЕКТАРАЎ ЯРАВЫХ ЗАСЕЯНА ПА СССР**

На 20 красавіка 1937 года па СССР засеяна 27.237 тыс. гектараў яравых — 29 проц. плана. Калгаснікі засеяна 24.595 тыс. гектараў; калгасны, абсадуванымі МТС — 21.980 тыс., асабістымі гаспадаркамі — 105 тыс., саўгасамі — 2.537 тыс. гектараў.

На 15 красавіка 1937 г. было засеяна 19.711 тыс. гектараў — 21 проц. плана. У мінулым годзе на 20 красавіка было засеяна 16.642 тыс. гектараў — 18 проц. плана.

Па Беларускай ССР засеяна 542 тыс. гектараў — 22 проц. плана, з іх калгасамі — 505 тыс. гектараў, у тым ліку калгасамі, абсадуваемымі МТС — 375 тыс., асабістымі гаспадаркамі — 14 тыс., саўгасамі — 23 тыс. гектараў.

Заводка Паркамазэа СССР, Паркомасуаў і Паркомасуаў аб хоце сябы яравых будзе зместана ў заўтрашнім нумары газеты.

## АБ ДАТЭРМІНОВАМ ВЫКАНАННІ ДРУГОГА ПЯЦІГАДОВАГА ПЛАНА ПРАМЫСЛОВАСЦІ І ЧЫГУНАЧНАГА ТРАНСПАРТА

Цэнтральнае кіраўніцтва народнагаспадарчага ўчоту Дзяржплана СССР паведамляе:

1. Другі пяцігадовы план вытворчасці на прамысловасці СССР у цэлым, які выражаецца ў суме 86 мільярадаў 400 мільянаў рублёў на 1937 год — апошні год другой пяцігодкі, — выканані першым красавіка 1937 года, г. зн. на 9 жасцякаў раней тэрміну.

2. Другі пяцігадовы план на перавозках чыгуначнага транспарта, які выражаецца ў суме 300 мільярадаў тона-кілометраў на 1937 год — апошні год другой пяцігодкі, — выканані першым студзеня 1937 года з перавыкананнем на 7,7 проц., г. зн. больш чым на год раней.

Цэнтральнае кіраўніцтва народнагаспадарчага ўчоту Дзяржплана СССР.

## ПОСПЕХІ КАЛГАСНІКАЎ І ТРАКТАРЫСТАЎ

Рыхтуючыся да міжнароднага пралетарскага свята — Першага мая, калгаснікі і калгасніцы, трактарысты і трактарысткі Кармянскага раёна значна павысілі нормы выпрацоўкі.

Калгаснікі сельгасгаспадарчай арцелі імя Ільіча, Задубоўскага сельсавета, Саванкоў Іван і Журавоў Сясян за 8 гадзін узорвалі па 0,90—1 гектар пры норме 0,50 гектара.

У калгасе «Ляўнік» арцеля Капошчыка Платон, Філіпенка Вялікі і інш. таксама значна перавыканалі нормы. Замест 0,50 гектара яны ўзорвалі за дзень 0,80 гектара.

## Адирццё Беларускай дзяржаўнай філармоніі

Учора ў памяшканні Юрэйскага тэатра БССР адбылося ўрачыстае акрышчэнне Беларускай дзяржаўнай філармоніі. З прывітаннем выступілі т. Ткачэвіч (Кіраўніцтва па справах мастацтваў пры СНК БССР) і прадаўнікі Саюза савецкіх пісьменнікаў (т. Лінкоў) і савецкіх кампазітараў (т. Лубан), якія абавязаліся аказваць усхваляную і заахвочваючую культурнай установе Беларусі.

Першы канцэрт, які наладзіла філармонія пасля ўрачыстай часткі, паказаў на вялікі матэрыял калектыва ў выкананні сапраўды народна-беларускіх твораў і твораў класічнай спячым.

З вялікім поспехам сімфонічны аркестр філармоніі пад кіраўніцтвам прафесара Маўскаўскага кансерватарыя Лео Гінзбург выканаў «Скерцо» 6-й сімфоніі Чайкоўскага, увертуру з оперы «Рыгніцы» Вагнера і рад твораў беларускіх кампазітараў (Туранкова, Чуркіна, Шчэслава).

Зятым неабходна азначыць выступленне заслужанай артысткі БССР Л. П. Ава-

## ПА-БОЛЬШЭВІЦКУ КІРАВАЦЬ ДРУКАМ

Большэвікі заўсёды высока лавілі сілу друкаванага слова. Яшчэ на зары рабочага руху ў Расіі, у гады, калі закладвалі асновы большэвізма, Вялікімі Ільіч Ленін пісаў: «Нам патрэбна перш за ўсё газета, — без яе немагчыма тое сістэматычнае выдзненне прычымпальна вытрыманай і ўсебаковай прапаганды і агітацыі, якое складае пастаянную і галоўную задачу кожнага дэмакратычнага і ў вастуныя гады Ленін неадарозна звяртаўся да гэтай мыслі, выхоўваючы ў партыі правільнае разуменне значэння і ролі друку. Таварыш Сталін выключна ўвагу аддаў і аддае друку. Ён стаў для калгасу «Правда», дванадцятгодзе якой спаўняецца 5 мая; разам з Леніным ён быў стваральнікам і рэдактарам цэнтральнай партыйнай газеты.

Большэвіцкі друк ў самай рознай абстаноўцы з гонарам выконваў адказнейшыя заданні партыі. Наша прэса несла ў масы партыі словы большэвіцкай праўды ў гады разгортаванай барацьбы з самадзяржаўем і ў перыяд грамадзянскай вайны, калі расійскія памешчыкі і фабрыканы разам з германскімі, японскімі і іншымі інтэрвентамі рушылі пошчыць сваіх дамагаў на савецкую зямлю. Наша прэса несла ў масы партыі і згуртавання сіл партыі і рабочага класа для штурму самадзяржаўя, у перыяд падрыхтоўкі да Вялікай пралетарскай рэвалюцыі. Вялікім сваім сарвацікам, аўтарытэтным і верным справае камунізма людзям даручалі Ленін і Сталін кіраўніцтва газетамі.

Многія партыйныя кіраўнікі сталі за апошнія гады па-іншаму глядзець на друк, яны пачалі спаўнаць з большэвіцкіх пазіцыяў і гэтым пытанні. Друк аказаўся ў руках дугаратных работнікаў, к таму-ж сабаўдзеным падтрыманні і дапамогі з боку кіруючых таварышоў. Адбылося гэта таму, што партыйны таварышы сталі неадарознаваць друкаванае слова і губляць густ да яго.

Пленум Цэнтральнага Камітэта партыі з усёй рэзкасцю асудзіў невольшэвіцкі адносіны да друку. Аднак нават і зараз, пасля Пленума, мы з'яўляемся сведкамі аб'явак, бяздумных, антыпартыйных адносінаў да кіраўніцтва друкам і да яго выкарыстоўвання.

У Чэрнігаўскай вобласці справа даходзіць да таго, што на вачы і абласнога камітэта партыі прынятае выпусціць газету «Стхановен-конопевод» (Грышні раён) не выходзіць дзесяць дзён; газета «Сталінскі шлях» не выходзіць амаль месіць газеты Пушчэўскага, Дабранскага, Мала-Ізвіцкага раёнаў не выходзіць докладамі. У Чэрнігаўскім абкоме аб гэтым ведаюць, але абмяжоўваюцца бюракрацкай перапіскай. Ці-ж гэта не сведчыць аб тым, што кіраўнікі чэрнігаўскай партыйнай арганізацыі згубілі густ да большэвіцкага друкаванага слова?!

Таварышу Сталіну належыць класічнае вызначэнне ролі нашага друку, як самай вострай і моцнай зброі партыі. Некаторыя партыйныя работнікі часта паўтараюць гэту формулу, не засвоіўшы, аднак, яе глыбокага сэнсу.

Самай моцнай і вострай зброй нашай партыі газеты становіцца тады, калі на чале іх сталі аўтарытэты і беззаветна адданымі справе партыі людзі. Калі-ж газета хопі і лічыцца органам таго або іншага партыйнага камітэта, але ўзначальвацца дугаратнымі работнікамі, мала-ўважлівымі, недастаткова ўстойлівымі, талы сіла органа друку зніжаецца, яго ўздзеянне і ўплыў на масы памінаша.

Пасля Пленума ЦК прайшло ўжо звыш пяці гады. Але да гэтага часу ў многіх партыйных арганізацыях не зразумелі, што на чале газет трэба паставіць аўтарытэтных, да канца верных партыі і не Цэнтральнаму Камітэту, палітычна кваліфікаваным большэвікоў. Ёсць факты зусім абуральныя. У Дагестане выдасца па кумыскай мове газета «Ленін еду»

Самой моцнай і вострай зброй партыі друк з'яўляецца тады, калі ён па сваёму месцу высока ідэйны, прычымпальны, палітычна завостраны, калі яго публіцыстычныя і інфармацыйныя матэрыялы падаюць і поўнасцю адпавядаюць тым заданні, якія на даным этапе ставяць перад партыяй і краінай, калі праз друк выдзена сапраўднае палітычнае выхаванне шырокіх працоўных мас. Калі аглядаць з гэтага пункта гледжання большасць нашых газет, яны далёка яшчэ не на вышнім становішчы. Пастарычым паварот у палітычным жыцці краіны, сучаснікам якога мы з'яўляемся, не знаходзіць яшчэ вартага і глыбокага адлюстравання ў прэсе.

Самай моцнай і вострай зброй партыі газеты становіцца тады, калі яны тысячамі і тысячамі звязаны з рабочым класам, калгасным сааўдзельнікам, інтэлігенцыяй, партыйным і беспартыйным актывам. Нядаўна Цэнтральны Камітэт партыі ў спецыяльнай пастанове адзначыў, што газеты «Правда Севера» (Архангельск) і «Горьковская коммуна» запаўняюць свае старонкі пасрэдным матэрыялам штагінных рэвалюцыйных работнікаў. Партыйныя і савецкія работнікі, спецыялісты і стыханамцы, настункі не прытыкаліся да супрацоўніцтва. Усё гэта пярэвае да зніжэння ідэйнага ўзроўню «Правды Севера» і «Горьковской коммуны». Тое, што адзначана ў адноснах архангельскай і горькаўскай газет, адносіцца да многіх нашых газет. Значыць, услаўляем пампырне і ўмацаванне сваіх сувязей з масамі працоўных і прычымпальна новых аўтарскіх кадраў, у прыватнасці з рэспубліканскімі і сельскімі карэспандэнтаў, — прама абавязак кожнага большэвіцкага органа друку.

Самай вострай і магутнай зброй партыі з'яўляюцца тры газеты, якія з'яўляюць ўсе вывады з працэсу японска-германска-тракціоніцкага агентаў, навукаліна распавядае ворагаў народу, выхоўвае сваіх чытачоў у духу сапраўдна рэвалюцыйнай пільнасці.

У сваёй выправаўчай дзейнасці многія газеты часта маюць кулакам пасты бойкі, калі ворагі народу, школьнікі ўжо зноўлены, раскрыты. «Лесная прышчэпеннасць» у адным з апошніх нумароў змясціла заметку «Врагі народа в Голстехизате». Аб тым, што ў Дзяржтэхсывале не ўсё добра, таварышамі месіць назва на актыве паркіата, два тыдні назал гэта было прадметам спецыяльнага абмеркавання на партыйным сходзе. Цэнтральная газета лесной прамысловасці «Сігналавала» аб даўно вядомых рачах з вялікім спаўненнем, хопі пільна аб тым, што не ўсё добра ў Дзяржтэхсывале, гэта-ж газета атрымлівала неадарозна. Бясплоднасць, пільна да сігналу працоўных у друку яшчэ не зжыты.

Надходзіць Дзень друку — дванадцятгоддзе «Правды», створанай настаўнікам нашай партыі Леніным і Сталіным. Гэта — значная падзея. Гэту веху на шляху большэвіцкага друку трэба атачаць так, каб кожны працоўны дасягаўся аб каласальнай барацьбе, якую правяла партыя большэвікоў за стварэнне масавага рабочага, камуністычнага друку. У гэты дзень трэба расказаць працоўным аб тым, як партыя Леніна — Сталіна вучыць выкарыстоўваць друг для справы камунізма. Няхай мільёны чытачоў розна ісправядліва крытыкуюць нашы газеты.

Абавязак работніка друку ўсперне заахвочваць гэту крытыку, рабіць з яе да сваёй далейшай работы ўсе вывады. Вартаваць за ажыццяўленне рашэнняў Пленума Цэнтральнага Камітэта партыі патрабуе ад нашага друку такой высокай якасці ўсёй прапагандыскай, агітацыйнай і арганізацыйнай работы, якой яна не ведала ў апошнія гады. Ад таго, як партыйныя арганізацыі будуць кіраваць друкам, залежыць паспяховае вырашэнне грамадзянскіх заданні, якія паставіла перад намай прасай партыя Леніна — Сталіна і якія большэвіцкі друк абавязан паспяхова вырашыць.

„Правда“

## У апошнюю гадзіну

### Упартыя баі на поўдзень ад Більбаа

БІЛБАА (стадыя Баскская аўтаномнай астравы), 25 красавіка (БЕТА). На біскам фронтне мележнікі, атрымаўшыся ў пампаванні, пры падтрыманні іх, матэрыяльных часцей і артылі аднавілі наступленне ў сектарах імя Ільіча (на паўднёвы ўсход ад апа), імкнучыся заняць дарогу, якая ідзе на Дуранго і Більбаа. Малежнікі еспі, аднак, валікія страты.

### Забастоўка трамвайных рабочых Токіа

ОКІО (стадыя Японіі), 23 красавіка (ТА). Да забастоўкі трамвайчыкаў, якія аглаюцца па павышэнне зарплатнай платы на 20 проц., згодна пазаштатнай газетцы «Асахі», далучыліся неарганізаваныя рабочыя муніцыпальнага трамвая.

Згодна паведамленням агенства Долей Пусіна, кіраўнікі стаялі ўступілі ў пражаворы з муніцыпальнымі ўладамі. Пражаворы, паводле слоў агенства, пакуль не далі ніякіх вынікаў.

Літа барацьбы за павышэнне зарплатнай платы распаўсюдзіла на гораду Токіа некалькі тысяч лістовак, якія распулачваюць насельніцтву заданні стаяці.

### Новы працэс супроць каталіцкіх дзеячоў у Германіі

БЕРЛІН (стадыя Германіі), 24 красавіка (БЕТА). Не паспее закончыцца працэс супроць «саюза каталіцкай моладзі» ў Берліне, як германскі друк працягвае новы працэс супроць каталіцкіх дзеячоў.

Газета «Нацыяналь пейтунг» паведамляе аб вобшыках у французскім мастацтве ў Фульдзе, дзе зноў ідзены абшчыны матэрыялы, якія сведчаць нібыта аб «зрадніцкай» дзейнасці каталіцкіх манахаў.



# ЯКАСЦЬ СЯУБЫ-РАШАЮЧАЯ УМОВА БАРАЦЬБЫ ЗА СТАЛІНСКІ УРАДЖАН

## „СПУТНИК АГИТАТОРА“

### СЕЯЛКІ ПРАСТОІВАЮЦЬ

У Камярынскім раёне разгарнулася масавая сяўба яравых. Пасяна ўжо звыш 1000 гектараў і выключна ўручную, у той час, калі сеялкі прастойваюць. У калгасе «Чырвоны лавалец» Струкаўскага сельсавета ёсць даве сеялкі, але ні адна з іх не працуе. Старшыня калгаса Нікіценка радковую сяўбу ігнаруе, даказвае, што ўручную сеяць хутэй.

Для бесперабойнай работы трактароў усё неабходна ўмовы не створаны. У калгасе «Чырвоны бор» жаночай трактарнай брыгадзе атрылі нізкія ўчасткі, на якіх трактары не могуць працаваць.

І. КАВАЛЕЦ.

### ЗА ЯКАСЦЮ НІХТО НЕ ГЛЯДЗІЦЬ

Некаторыя калгасы Свяцілавіцкага раёна закончылі ўжо сяўбу зернавых культур. Напрыклад, у калгасе «Звязда» пасяна пшаніца, аёс, ячмень. Завячтвае сяўбу зернавых калгас «Зара Комуны».

Але трэба сказаць, што вельмі многія калгасы паруюць элементарныя правілы агратэхнікі. У калгасе «Завет Ільіча» сеюць непрацучым насеннем. Калгас імя Сіліяна Раіна мае сваю сеялку, а нываўна гектара не пасяў радковай сяўбай, усё сеюць ўручную.

Такое становішча ніколі не трывожыць ні райземадзел (загадчык Загорскі), ні аграномаў. Сапраўднай большасці баряцьбы за сталінскі ўраджай у Свяцілавіцкім раёне няма.

П. ЛЗЕРСКІ, П. ЖАРЫКАУ.

### СЛЯДЫ ГАСТРАЛЁРСТВА УПАЎНАВАЖАННЫХ

Для правядзення масавай работы і арганізацыі стаханавскага руху на сяўбе Аршанскім райком партыі (секратар т. Соснін) і райвыканком (старшыня т. Сіліянаў) паслаў у сельсаветы ўпаўнаважаных і паміш, што гэты самы доншы мет кіраўніцтва сяўбы.

Наколькі ў раёне не прывыклі павяшчы крытыку і «крыўдзіць сваіх», многія ўпаўнаважаныя, як Галенкі, Івановічы, Кісчык і інш. разлілі масавай работы і арганізацыі працы ў калгасе займанца сядзачы ў Омшы.


Упаўнаважаны райкома партыі т. Галенкі па тэлефону наказаў секратару Пугалеўскага сельсавета т. Пятроўскаму нараду старшын і брыгадзіраў калгасоў, а сам гэтым часам загадаў шофёру павяшчы машыну. Старшыня гэтага сельсавета т. Халеў супярэчыў гэтаму наказу і загадаў Галенкага, але тут-жа да сельсавета павяшчы сам ўпаўнаважаны. Зрабіўшы «завячтва», ўпаўнаважаны паехаў дамоў. Але, што ў калгасе посна выходзіць на работу, дронна арганізавана кіраванне, — Галенкага зусім не трывожыць.

Упаўнаважаны райкома і райвыканкома лічыць для сабе нікім прыварань прывячывасць вестак, якія даюць калгасы аб ходзе сяўбы. Калі работнік нараджуе т. Пінчук выявіў, што многія калгасы даюць Яромкаўскаму сельсавету хулаўныя весткі аб сяўбе і павяшчылі аб гэтым ўпаўнаважаным т. Куляшоў і Гурко, то апошні не прымаў ніякіх мер, не сніваў ніякай практычнай старшыні калгасоў.

У Яромкаўскім сельсаеве калгасы «Чырвоны лінік», «Чырвоны Яромкавіч», «Зара свабоды» і інш. перапраўляюць зводу ў іх павяшчэння на 65 гектараў. Калгас імя Леніна (старшыня Вельс), Якаўлевіцкага сельсавета, перапраўляюць зводу ў іх павяшчэння на 25 гектараў.

Прозвішкі аршанскага райвыканкома 20 красавіка вынес на гэты справе апабавую паставу, ні словам не ўпаўнаважаны аб ўпаўнаважаных Гурко і Куляшоў, якія вясуч апабавую апабавасць за сяўбу, як і старшын калгасоў.

Д. МАЛЕВІЧ.



З любоўю даглядае сваіх коней конх калгаса імя Леніна, Клічаўскага раёна. НА ЗДЫМКУ: чыстка коней. Фото Я. Салавейчыка.

### АБ ІНСПЕКТАРАХ ПА ЯКАСЦІ

Перад сяўбай калгаснікі сельгасаршні «Луга Пролетарый», Вайнаўскага сельсавета, Чэрвеньскага раёна, на сваім агульным сходзе выбралі трох інспектараў па якасці: Калтовіца Васіля, Марозіка Кастуся і Коўгана Алеся.

Інспектары адразу прыступілі да работы. Перад выходам у поле яны правяраўлі якасць насення, рамоні інвентара, становішча конскіх пугавых сім. Да кожнага коня была паданана збруа, якую добра адрамантавалі. Насенне меза вясуюку ўжо жасці і чыстае, інвентар таксама спаўнаў.

Калі пачалася падрыхтоўка глебы і сяўба, інспектары асабліва ўвагу звярнулі на якасць работы. У першыя дні артыя Галчыны Вяшчэ і Заневіч Алеся запуськалі аграры.

— Не пусьце жамло, бо гэтым вы забудзіце наш ураджай, — сказаў старшы інспектар на якасці Калтовіца Васіля.

На ворыва паставілі лепшыя, вопытныя калгаснікі. А тым арятым, якія аралі мёлка, інспектары кожны дзень давалі заўвагі: Марозік Кастусь пажаў арятату Забірану, як лепш пуськаць пуг, каб не было агрэхаў. З аграры і мелкім ворывам павяшчы рашчучо баряцьбы.

Быў такі выпадак. Трактарам узаралі 4 гектары пад ячмень. Інспекторы на якасці прызнала, што ворыва дроннае.

Складзі акт і прапанаваў трактарыстам перарабіць. Гэта з'явілася сур'ёзным нараджэннем. Трактарысты ўжо больш не дапуськалі агрэху, работу выконвалі на «добра».

Кожны вечар інспектары праходзіць па полі разам са старшынёй калгаса Мажука і брыгадзірамі і, не адкладаючы ні аднаго дня, прымаюць аграрыяў або засяяныя ўчасткі. Усе ўтраці інспектары прапуюць у брыгадзе на полі і наглядаюць за работай. У часе перапынкаў, што даюцца для адчынку коням, Калтовіч Васіль і Коўган Алеся адрамантавалі збруа, інвентар, гутарыць з калгаснікамі. А Марозіка Кастуся можна заўбачыць ўбачыць у калгасным свірне, дзе пратручывае насенне. Усюды інспектары паглядае за работай, мабідуе калгаснікаў на баряцьбу за сталінскі ўраджай.

Але інспектары на якасці скардзіцца, што ім ніхто не дапамагае ў рабоце. Частва ў калгас прыязджаюць аграры райземадзела і МТС. Гэтым дзямі былі аграры Памельнік і Каліпа. Яны павяшчуўна павяшчылі сяўбой, пра якасць нават не запыталі. Гэтыя аграры нават не пачылі патрэбным пагартыць з інспектарамі, не дапамагі ім у рабоце. Ні райземадзел, ні МТС не хочучь вельшч

гэтых людзей, якія змагаюцца за высокі ўраджай.

Толькі гэтым можна вытлумачыць тое, што інспектары на якасці ў большасці калгасоў не прапуюць. Інспекцыя калгас «Луга Пролетарый» амаль алпа ў раёне, якая на-сапраўднаму разгарнула сваю работу на сяўбе, але яе вопіт не стаў звабачкам астатніх калгасоў. Аб інспекцыі ніхто не ведае і ніхто не пікаваў.

У Чэрвеньскім раёне яўна ігнаруюць калгасныя інспектары па якасці. У маюч калгасоў яны лічацца толькі на паперы.

Вось чаму якасць сяўбы ў калгасіх Чэрвеньскага раёна не звабачваюцца. Ёсць многа вынікаў парушэння агратэхнікі. У калгасе сеюць непрацучым насеннем, ігнаруюць сеялкі, дронна за-дэляваюць насенне.

У раёне ёсць 11 аграроў, але ў большасці сваёй яны сядзяць у канцылярыях. Загадчык райземадзела Каміліовіч заўвага:

— У нас мала аграроў, мы не ў сілах абслухаць усё калгасы.

Каміліовіч забявае аб вялікай колькасці калгасных інспектараў па якасці, якія, пры дапамозе аграроў, могуць адграць вельшчэйшую ролю ў высокакачэсным правячыванні вяснаў сяўбы, у баряцьбе за высокі ўраджай. А. ЛОСЬ.

### ПОЎНАСЦЮ ВЫКАНАЦЬ ДАГАВОРЫ МТС З КАЛГАСАМІ

Упаўнаважаны Камісіі Партыіпага Кантроля пры ЦК ВКП(б) на ВССР зрабіў праверку выканання дагавораў, заключаных паміж Слуцкай МТС і калгасамі. Устаноўлена, што дырэктар Слуцкай МТС тав. Куськоў фармальна-бюракратычна аднёсся да заключэння дагавораў з калгасамі Ленінскага сельсавета. Дырэктар МТС не адчытаў перад калгаснікамі аб правадзенай рабоце ў 1936 годзе, а між гэтым якасць работ, правядзеных трактарным паркам ў 1936 годзе, яўна неадпавядаюцца. Дагавор аб 1937 год не быў абмярковаў з калгаснікамі.

У калгасоў зусім не старыстоўваюцца конныя радковыя сеялкі. Чакаюць прыбыцця трактарных сеялак, калгасы з-рымляюць сяўбу, або сеюць ўручную.

У калгасе імя Леніна, Ленінскага сельсавета, трактар МТЗ з 6 па 15 красавіка не прапавяў з прычыны надобраснага рамонту асобных яго частак і прычынара інвентара. Такія-ж факты ёсць у Капшыскай і Граскай МТС Слуцкай акругі.

У сваю чаргу калгас імя Леніна і іншыя калгасы не выканалі дагавораў з МТС у частцы забеспячэння трактароў пугарамі.

У сувязі з гэтымі фактамі бюро Слуцкай акругі МТС(б) прыняла пастанову. Указваючы тав. Куськоў на дапушчэння ім бюракратычныя адносіны да заключэння дагавораў з калгасамі, акругком абавязваў яго неадкладна выправіць

дапушчэнныя памылкі. Прапанаваў усім секратарам райакоў Слуцкай акругі тэрмінова правяраць выкананне рашэння СНК ВССР і ЦК ВКП(б) аб абавязковай справадзенасці МТС перад калгасамі за зробленую работу і ці абмеркаваны дагаворы на агульных сходах калгаснікаў.

Акругком абавязваў кіраўніцтва Слуцкага раёна (секратар РК ВКП(б) т. Яўноў), старшыня РВБ т. Адамчук) устанавіць праз райземадзел і старшын калгасоў найсправяжышыя кантроль якасці павяшчывых работ. Дырэктары МТС, загадчыкі райа і старшын калгасоў павяшчылі, што за зрыў радковай сяўбы і за ігнараванне конных радковых сеялак вивавяцца будуч прынятыя да суровай адказнасці.

## Г. І. ПЕТРОЎСКІ старшыня ЦКВ СССР СЕЛЬСАВЕТЫ ПЕРАД НОВЫМІ ЗАДАЧАМІ

Пастава Цэнтральнага Выканаўчага Камітэта і Савета Народных Камісароў СССР «Аб аслабленні сельсаветаў ад абавязку па вылучэнні і спяганні грашовых падаткаў, стравахых пажыткі і натуральных паставак» мае вельшчэйнае значэнне ў перабудове работы сельсаветаў.

Гэта рашэнне дае магчымасць сельсаветам на-новаму арганізаваць сваю работу ў адпаведнасці з палітычным, гаспадарчым і культурнымі задачамі, выпінаючымі з Сталінскай Канстытуцыі.

Лютэўскі Планум ЦК ВКП(б) з усёй якасцю вызначыў, у чым сутнасць павароту ў палітычным жыцці краіны. Гэты паварот, як указана ў рашэнні па задаклад тав. Жданова, заключаецца ў змене выбарчай сістэмы, увазвешчч ўсвагульнага, роўнага і прамога выбарчага права пры тайным галасаванні.

Якія-ж задачы, выпікаючыя з гэтага для работы сельсаветаў? У чым іх сутнасць?

Новая выбарчая сістэма, несумнянна, выпікае далейшае ўзмацненне палітычнай актыўнасці працоўных. Гэта з усёй відэавачнасцю паказала абмеркаванне і прыняцце новай Канстытуцыі. У многа разоў выраста адказнасць сельсаветаў перад выбаршчыкамі, вырас кантроль іх з боку мас.

Ці не яна, што рост палітычнай актыўнасці мас патрабуе ад сельсаветаў, якія ўпачатку не кіраўнікі сельсаветаў, якія пачынаюць ў хвасце павяшчываць масы, аларваныя ад мас, будуч пры павышч выбарчых яменнем. ды і не толькі пры выбарах. Наша выбарчая сістэма дае

права адзывання нігодных дэпутатаў, не апраўдальных даверы выбаршчыкаў, у любы момант.

Трэба перабудаваць работу сельсаветаў на справе, а не на словах. Не долуж «прабадувацца», не разалючы тут пэрабы, а сапраўдна перабудова. Стыць сапраўдным арганізаатарам палітычнага, гаспадарчага і культурнага жыцця сельсавета, узначаліць самадзейнасць мас — такім чынам сельсавету наогул і сельсаветаў у прыватнасці.

Значэнне рашэння ЦКВ Саюза і Саўнаркома СССР ад 21 сакавіка імяна ў тым і заключаецца, што яно каляе пачатак канкрэтнай перабудовы работы сельсаветаў. Будучы асабавены ад вылучэння і спягання грашовых падаткаў, натуральных паставак, сельсаветы могуць у поўнай меры заняцца ўсімі палітычнымі гаспадарчымі і культурнымі задачами.

Гэта, аднак, не значыць, што сельсаветы павінны зусім адійсці ад выканання важнейшых гаспадарча-палітычных заданняў. Зусім не. Справа гонару кожнага сельсавета, кожнага сідла ў тэрміны і поўнасна выканань сваё абавязанасць перад дзяржавай, выпавяць у кожнага калгасніка пацупіць адпаведнае дзяржаве рабочых і сялян, імяненне выканань свай год, свай спавязчаны абавязак перад усёй краінай.

Цяпер выключнае значэнне забывае ўлічэнне насельніцтва ў кіраванне дзяржавай, выхаванне ўсёго савецкага атырва праз масавыя органы сельсаветаў, севячній і дэпутатскія групы. У гэтым — асноўная задача сельсаветаў. Цяпер сельса-

веты маюць усё ўмовы для таго, каб севячній і дэпутатскія групы, усё дэпутаты прапавяць больш актыўна, рашуча і па плану, каб кожны іх рос і выхоўваўся новыя савецкія актыўны калгаснікі, калгаснікі і сельскай інтэлігенцыя. Але для гэтага неабходна, каб самі сельсаветы прапавяць па плану, рэгулярна праводзілі павяшчаныя прашчываў, пленаў, ставілі на іх абмеркаванне сур'ёзныя пытанні. Тады і зворны будуч забеспячаны.

А што ў нас атрымавацца па гэтых выпадках? На павяшчаны сельсаветаў ставяцца алны і ты-ж пытанні. Сідна аб малакопастаўках, заўта — аб мясапастаўках, і нааварот.

У кожным сідле ёсць шмат прыродных багачынь для развіцця прадукцыйных сіл. Петруна толькі ініцыятыва, патрэба гаспадарчых размах. Гэтага, на асьць, не заўбачы хале ў нашых работніках. Скажам, петранне аб развіцці лятвочна-павышч галін гаспадарчэй ў сідле, у калгасе: арганізацыя вытворчасці пугы, чарапін, ганчарнай справы, даза-і сідна-малачыненне, іных вытворчасцей, заснаваных на выкарыстанні мясцовай сідрыны. Гэта даўка не малаважная справа. Між тым яна дронна ў нас развела. Або, скажам, пытанне аб укарненні новых сідрыных і тэхнічных культур, раччій сідрыцтва, пчываводства, рыбаводства. Гэта ўсё пытанні, на якіх сельсаветы павінны многа прапавяць.

Не памяншачы пры гэтым калгасоў, не ўнепавяшчыўшы іх аперацыйна работу, сельсаветы абавязаны быць з курсе справы калгаснай вытворчасці і разам з калгасным актывам абмярковаваць

асноўныя пытанні калгаснай вытворчасці, напроўваючы сваю ўвагу на далейшае арганізацыйна-гаспадарчае ўзмацненне калгасоў. Такія пытанні, як выкачненне дагавораў МТС з калгасамі, дакладнае, своечасовае і высокакачэснае выкачненне іх дагаворных абавязанасцяў, зважанне стэтута сельгасгаспадарчэй арыцц, развіцц жывагаладоў, павышчэнне ўраджайнасці павінны прыцягнуць да сябе ўвагу сельсаветаў.

Арганізацыя і ўзначаліць стэтанцыйскі рух у сельскай гаспадарцы, сацыялістычнае спавяржэння, прапавяць з абавязнай клопаты і ўвагу да зытных людзей сідла, лепшых стэханавцаў, стэханавцаў, тэчынцін, павісцінцін, лепшых сельскагаспадарчэйных ураджаў — важнейшая задача сельсаветаў. Вялікую ўвагу павінны аліваць сельсаветы ўмапавяшчэнню сельскага бюджэта, павяшчэнню яго даходнасці, выпушчаванню новых крыніч і лепшаму выкарыстоўванню бюджэта.

Ад старшын сельсавета патрабуецца пяр больш культуры, велічын справы, імяна разабрана ў палітычным і гаспадарчым пытанні. Іму неабходна ведаць асноўныя законы савецкай дзяржавы. Старшыня сельсавета павінне быць чутлым, спавяжчым, умель перакончыв, растлумачыць. Ігна-небудзь праца года адміністрацыяна, камандарыя і грубаць не можа быць перыма. Да кожнай справы і скаркі працоўных стэтанцыя сельсавета абавязан павісці чуты і ўважліва.

Трэба дабіцца, каб наказ выбаршчыкаў стаў асновай для работы кожнага сельсавета, неабходна чапей прапавяць выкачненне наказоў і сістэматычна ставіць справязаччы як сельсавета, так і асобных дэпутатаў перад выбаршчыкамі.

У новых умовах перад сельсаветамі ва ўсю шырыню паўстаюць клопаты аб хультурна-бытвых патрэбах працоўных. Прывесці ў культуру, чысты і ўзар-

выдавецтва ЦК ВКП(б) «Правда» выпушчала восьмы красавік нумар «Спутніка агітатора», прысвечаны Першаму мая 1937 года.

У журнале змешчаны падрабязныя матэрыялы аб міжнародным і ўнутраным становішчы Савецкага Саюза.

У артыкуле «Першае мая 1937 года» (матэрыялы для дакладаў і гутарак) падрабязна расказана аб тым, што 48-я маўка будзе праведзена пад знакам далейшага згуртавання адзінага рабочага фронту і нароўнага антыфашысцкага фронту для ашору фашызму, для абароны свабоды і дэмакратыі, для абароны СССР і прадухілення новага вяснага ўарыву, які з кожным днём усё больш нахабна і акрчыва рыхтуець зарваўшыся фашысцкі падпалышчы вайны.

Усё гэты артыкул разбіт на пятнаццаць раздзелаў, у якіх разглядаюцца асноўныя супярэчнасці капіталістычных краін, вузлавыя пытанні міжнароднага рабочага руху і адзінага антыфашысцкага фронту, а таксама выкладзена вынікі баряцьбы СССР за сацыялізм і затым нароўнагаспадарчага плана на 1937 год.

У артыкуле асобна азначана роля германа-японскіх фашысцкіх агентаў — траікістаў у падрыхтоўцы новай савецкай вайны і зрыне адзінага антыфашысцкага фронту. «Ва Францыі — гаворыцца ў артыкуле, — яны вядуць кампанію супольна кампарціі і Савецкага Саюза і разам з паліцыйкам да дз Рокам і фашыстам Дорно заклапоць да разарвання Франка-савецкага пакта аб узаемнай дапамозе, да зголы з гітлераўцамі. У Іспаніі траікісты складоўца неадлучную прыналежнасць «пятай калона» — гэтай прамоў агентаў Франка. Выкрываў ў Валенсіі фашысцкая змова выявіла ўзедз у ім траікіста Стурата Гаро, аднаго з кіраўнікоў мясцовай фашысцкай арганізацыі. У Барселоне траікісты зрабілі змах на сакратара аб'яднанай сацыялістычнай партыі, валецы на раздзельны рэспубліканскіх газет. У Бельгіі жменька траікісцкіх адрываўцаў вала падрыхтоўку работу ў часе стэчкі гарыжаў у Барнаўма і докору ў Аўстраліі партыі. Былі ўзяты ўсёх траікістаў, рассяяных па розных краінах, то атрымацца мясцова кучка, але гэта кучка, якая складалася да зытных палонаў контррэвалюцыі, злоўпа многа нашкодзіць справе баряцьбы з фашызмам і вайной.

Баряцьба з гэтай бандай пвібнаў, лаверскаў і забойцаў, з гэтымі палейшчыні агентамі фашысцкіх разведкаў з'яўляецца найважнейшай антыфашысцкай ўсяго свету, бо баряцьба з фашысцкімі ізраўдзімі складае арганічную частку баряцьбы супольна фашызмам і вайне.

Журнал рэкамендуе наступную тэматыку для дакладаў да Першага мая: 1) Гісторыя першамайскага свята працоўных; 2) Міжнароднае значэнне перамог сацыялізма ў СССР і ўдзяненне новай Канстытуцыі; 3) Міжнародны пролетарыят у баряцьбе за адзіны фронт, супольна фашызмам і вайне (Іспанія, Кітай, Францыя, Італія, Японія, Ілічым.

Апрача таго, у журнале змешчаны артыкулы — І. Сонава «Іспанія — на пераважных шляхах антыфашысцкай баряцьбы»; М. Зарэцкага — «Поспехі наротага фронту ва Францыі»; урэчкі з артыкула Валіна «Набыццывы антыяпонскі фронт у Кітаі»; Нарвагаганаларыч план Саюза ВКП(б) на 1937 г. і дазвела на матэрыялаўна-бытвому становішчу савецкага народу; гісторычная даведка аб Першым маі — міжнародным свята працоўных; кароткі ўказваць літаратуры да Першага мая; факты і лічбы.

Дакладчыкам аб Першым маі 1937 года рэкамендуецца ў сваіх дакладах прадугледзець асветленне наступных пытанняў: 1) Міжнароднае свята працы і пролетарскай салідарнасці; 2) СССР і міжнародны пролетарыят; 3) Міжнародны пролетарыят, фашызм, вайна; 4) СССР у баряцьбе за мір; 5) Новая перамога сацыялістычнага будаўніцтва ў СССР; 6) баряцьба супольна ворагаў сацыялізма ў СССР; 7) Да новых перамог.

«Ва ўсёх фашысцкіх краінах, — гаворыцца ў артыкуле, — у павяшчці за-дэймае рэзкае пагоршэнне эканамічнага становішча рабочых, не гаворачы ўжо аб поўным іх баспраўі, аб адорстым тарыры і прамым фінансавым знішчэнні лепшых сідлоў рабочага класа. У ЗША, Англіі і ва Францыі становішча асобных груп пролетарыята некалькі павышчылася ў параўнанні з найбольш пажыткі гэтамі эканамічнага крызісу і дэпрэсіі асобнага ролу, але, аднак, яго агульнае становішча прадаўжае аставацца вельмі пажыткі».

Аўтар у сваім артыкуле з усёй пераканаўчасцю паказваў, што адназначнае ў эканамічнай літаратуры павяшчэнне становішча асобных груп пролетарыята ў ЗША, Англіі і ва Францыі ёсць рэзультаў стэтанцай баряцьбы і перамог адзінага нароўнага фронту. І гэтыя перамогі дэсятуюць наперак вельшчэйнай праважальнасці, падрыхтоўку нізкімі сродкамі для дасягнення сваёй палытай мэты — зрыну руку за адзіны фронт і расколу рабочага класа.

Апрача таго, у журнале змешчаны артыкулы — І. Сонава «Іспанія — на пераважных шляхах антыфашысцкай баряцьбы»; М. Зарэцкага — «Поспехі наротага фронту ва Францыі»; урэчкі з артыкула Валіна «Набыццывы антыяпонскі фронт у Кітаі»; Нарвагаганаларыч план Саюза ВКП(б) на 1937 г. і дазвела на матэрыялаўна-бытвому становішчу савецкага народу; гісторычная даведка аб Першым маі — міжнародным свята працоўных; кароткі ўказваць літаратуры да Першага мая; факты і лічбы.

Павяшчываць бацькі. Вось характэрны факт. Дом, у якім мы жылі, стурхаслы, патрабуе тэрміновага рамонту. Але не глядзячы на надарэаровны нашы зэрты ў жэст, апошні нават не збрэацца прыступіць да рамонту. Былі старшыня жэста Сікорскі павілаваўца толькі аб сідле і Гомея. Для ўвекавачэння павітці майго бацькі мясцова арганізацыя навазілі вуліцу, дзе жыў даша сідля. яго імя, вуліцай Чумакова.

Іа групы загінуўшага мясцовага арганізацыі давалі клятвы не пакідаць сідля, дапамагаць ёй. Самому малому брату майму было талы тры месяцы, а мне, савому старшму — 9 год. ПВЕ і СНК ВССР вынеслі рад паставоў аб нашай сідлі. Прышало 15 год, савецкага гэтага выхавала ўсёх нас.

Асіновічы арганізацыя забылі, аднак, аб сваіх клятвах, якія яны давалі на пахаваннях бацькі. Вось характэрны факт. Дом, у якім мы жылі, стурхаслы, патрабуе тэрміновага рамонту. Але не глядзячы на надарэаровны нашы зэрты ў жэст, апошні нават не збрэацца прыступіць да рамонту. Былі старшыня жэста Сікорскі павілаваўца толькі аб сідле і Гомея. Для ўвекавачэння павітці майго бацькі мясцова арганізацыя навазілі вуліцу, дзе жыў даша сідля. яго імя, вуліцай Чумакова.

Іа групы загінуўшага мясцовага арганізацыі давалі клятвы не пакідаць сідля, дапамагаць ёй. Самому малому брату майму было талы тры месяцы, а мне, савому старшму — 9 год. ПВЕ і СНК ВССР вынеслі рад паставоў аб нашай сідлі. Прышало 15 год, савецкага гэтага выхавала ўсёх нас.

Пасля смерці бацькі алегавым над сідлі быў абвешчаны мясцом гэты Асіновіч. Аднак, апошні ні разу не павілаваўца тым, як жыў наша сідля. Не павілаваўца гэтым і іншыя раёны арганізацыі.

Пасля смерці бацькі алегавым над сідлі быў абвешчаны мясцом гэты Асіновіч. Аднак, апошні ні разу не павілаваўца тым, як жыў наша сідля. Не павілаваўца гэтым і іншыя раёны арганізацыі.

Пасля смерці бацькі алегавым над сідлі быў абвешчаны мясцом гэты Асіновіч. Аднак, апошні ні разу не пав

# НА КАНАЛЕ МАСКВА—ВОЛГА

### ПЕРШЫЯ ПАРАХОДЫ УВАЙШЛІ У КАНАЛ

БОРТ ЦЕПЛАХОДА «ИОСИФ СТАЛИН» 24 красавіка (БЕЛТА). Хутка пакажэцца валажская плавіна і шлюз № 1. Галоўная частка фляты канала Масква—Волга ідзе ў складзе чатырох цеплаходаў—«Иосиф Сталин», «Вячеслав Молотов», «Михаил Калинин» і «Клим Ворошилов». Іх суправаджае бусёрны параход «Бусыгин».

Прогожыя беласнежныя сузыны выглядаюць па-святочнаму. На цеплаходзе-флагмане «Иосиф Сталин» — вялікі плакат: «Прывітанне будаўнікам канала Масква—Волга ад сундубудаўнікаў».

У 10 гадзін «Иосиф Сталин» кідае якар пелагэа ад шлюза. За ім спыняюцца і іншыя судны фляты.

Па берагах, паранетах шлюза, апагубах шлюзаўых вежаў — шмат будаўнікаў канала. Брыжкі «Гра», воллескія віташы яны цеплаход, які накіроўваецца ў шлюз.

Роўна ў 12 гадзін цеплаход «Иосиф Сталин» уваходзіць у велізарную жалеа-

бетонную скрыню шлюза. З ім ідзе цеплаход «Михаил Калинин». Грымьць гукі пролетарскага гімна «Інтернацыянал». У велізарнай камеры размяшчаюцца: «Няхай жыве таварыш Сталин, які выйшае нас ад перамогі да перамогі!».

Ніжнія вароты шлюза плавінны закрыта. Бурліць вада, хутка напавунычы камеру. Цеплаходы павышаюцца. Вось іх палубы ўжо на ўзроўні паранетаў. З палубы абрысуюцца бязмежная даль «Макоўскага мора», акаймленага зялёнай палоскай лесу. Узровень верхняга б'ефа шлюза ўраўніваецца з гарызонтам вады ў камеры. Красавіцы цеплаходы ўваходзяць у аванпорт.

Услед за «Иосифом Сталиным» і «Михаилом Калининм» праз шлюз у аванпорт канала увайшлі «Вячеслав Молотов», «Клим Ворошилов», «Бусыгин» і «Рыдзев».

Хутка ў аванпорт прыбудуць і іншыя судны фляты канала.

# АБ АДНОЙ ТРАДЫЦЫІ

Рэдактары шматтыражаў і вясенніх газет рыхтуюць спецыяльныя нумары газет, прысвечаныя Першаму мая.

Усталявалася ўжо традыцыя прыгатоўкі такіх нумароў. Ва многіх выданнях нумары газет, падрыхтаваныя да святочных дзён, знаходзяцца ў прамой супярэчнасці з рэчаіснасцю.

Перад намі нумар шматтыражкі «Кіравец» (менскі завод імя Кірава), прысвечаны газетам Вялікай Кастрычніцкай Сацыялістычнай рэвалюцыі. Нумар датаваны 7-м лістапада 1936 года. Перад рэдактарам, калі ён рабіў нумар газеты, павіна, стала пытанне аб тым, як агукунацца на гэту важную ў гісторыі СССР дату. У гэту дату прапоўняў Усяго Саветаў Саюза падпозыць вынікі ўсім сваім поспехам. Але большэвікі падпозыць вынік поспехам да таго, каб яснай бачыць прахад, цехах, вырашаныя яшчэ задачы. Інакш быў пабудаваны кастрычніцкі нумар газеты «Кіравец».

У шасцінадцаты нумары ні рэдактар, ні карэспандэнты «Кіраўца» нічога не казалі аб недахопах на заводзе. Быў асцяж рапарт завода, артыкулы і зметкі аб дасягненнях цехаў і завода ў цэлым. І тое, што ў звычайных нумары газеты выглядала-б як буйны прахад, у гэты дзень павязвалася як велізарнае дасягненне.

Завод перад святочнымі днямі выпусціў 10 тн Гелера, з якіх 5 ужо 21 лістапада былі забранаваны. Аднак «Кіравец» не завастрэў на гэтым увагі.

Зараз газета рыхтуецца да выпуску першамайскага нумара. У рэдакцыю газеты ідуць рабочыя. Іх ахвотна прымае рэдакцыя, але зметак у бліжэйшыя дні аубаікавань не абліцаюць. У чым-жа справа? Аказваецца, рабочыя прыносяць матэрыялы аб недахопах на заводзе, а рэдактару патрэбна аб дасягненнях.

— Добрая зметка, — гаворыць рэдактар, — але для першамайскага нумара не падыходзіць, змесціць пасля свят.

На жаль, матэрыялы выключна аб перамогах падбіраюць да першамайскага нумара не толькі на заводзе імя Кірава, але і па другіх прадпрыемствах. Рэдактары забываюць той крытыцы, якую камуністы даў рабце партыйных камітэтаў і кіраўніцтва завода на сваіх сходах, забываюць рэдактары і аб панарожаных таварышах Сталіна на Пленуме ЦК ВКП(б), які рэзка біваў хвасцівыя парады і пераможныя рэліяцы.

21 красавіка гэтага года праводзіўся семінар рэдактароў многатыражаў і вясенніх газет у Думе партыі. Кансультынт не знайшоў нічога лепшага, як парэкаменавань рэдактарам гэтых пачаткаў «Кіравец», падтрымаўшы, такім чынам, усталяваўшуюся ў некаторых рэдактароў глыбока памылковую традыцыю.



Упарадкаванне вуліц Менска. НА ЗДЫМКУ: укладка брусчаткі на Комсомольскай вуліцы. Фото Б. Вернера (БСФ).

# ПРАМЫСЛОВАСЦЬ БУДАЎНІЧЫХ МАТЭРЫЯЛАЎ У ПЕРШЫМ КВАРТАЛЕ

Прамысловасць будаўнічых матэрыялаў Наркамхімпрама, Наркамхімпрама, Наркамхімпрама плавіна і шлюз № 1. Галоўная частка фляты канала Масква—Волга ідзе ў складзе чатырох цеплаходаў—«Иосиф Сталин», «Вячеслав Молотов», «Михаил Калинин» і «Клим Ворошилов». Іх суправаджае бусёрны параход «Бусыгин».

Прогожыя беласнежныя сузыны выглядаюць па-святочнаму. На цеплаходзе-флагмане «Иосиф Сталин» — вялікі плакат: «Прывітанне будаўнікам канала Масква—Волга ад сундубудаўнікаў».

У 10 гадзін «Иосиф Сталин» кідае якар пелагэа ад шлюза. За ім спыняюцца і іншыя судны фляты.

Па берагах, паранетах шлюза, апагубах шлюзаўых вежаў — шмат будаўнікаў канала. Брыжкі «Гра», воллескія віташы яны цеплаход, які накіроўваецца ў шлюз.

Роўна ў 12 гадзін цеплаход «Иосиф Сталин» уваходзіць у велізарную жалеа-

бетонную скрыню шлюза. З ім ідзе цеплаход «Михаил Калинин». Грымьць гукі пролетарскага гімна «Інтернацыянал». У велізарнай камеры размяшчаюцца: «Няхай жыве таварыш Сталин, які выйшае нас ад перамогі да перамогі!».

Ніжнія вароты шлюза плавінны закрыта. Бурліць вада, хутка напавунычы камеру. Цеплаходы павышаюцца. Вось іх палубы ўжо на ўзроўні паранетаў. З палубы абрысуюцца бязмежная даль «Макоўскага мора», акаймленага зялёнай палоскай лесу. Узровень верхняга б'ефа шлюза ўраўніваецца з гарызонтам вады ў камеры. Красавіцы цеплаходы ўваходзяць у аванпорт.

Услед за «Иосифом Сталиным» і «Михаилом Калининм» праз шлюз у аванпорт канала увайшлі «Вячеслав Молотов», «Клим Ворошилов», «Бусыгин» і «Рыдзев».

Хутка ў аванпорт прыбудуць і іншыя судны фляты канала.

# НАСУСТРАЧ ПЕРШАМУ МАЯ

## СВЯТОЧНАЯ МАСОЎКА

ВІБЕСК. Распаўсюдзілі ўніверсальнае афармленне на тэму «Азімны фронт супроць фашызма». Перад будынкам гаркома партыі ўстаўляюцца 11-метровыя партрэт тав. Дзімітрава і вялікае панно—група працоўных з чырвонымі сцягамі.

Фасад будынка БТД на плошчы Леніна ўпрыгожыць партрэт таварыша Сталіна і членаў Палітбюро на фоне чырвоных сцягаў. Новая Першамайская плошча афармляецца на тэму Сталінскай Канстытуцыі. Вакol вялікага партрэта таварыша Сталіна будуюць плакаты з вытрымкамі з

Канстытуцыі. 24 мастацкія плакаты аб сацыялістычным будаўніцтве ў краіне развешваюцца ўноперак цэнтральнай вуліцы імя Кірава.

На двух плошчах абсталяваюцца спецыяльныя пляцоўкі для масавых танцаў і гульняў пад музыку духавых аркестраў. У святочныя дні на Першамайскай плошчы арганізуюцца атрыцця кіносеансы. Сем кіноперасоў на плошчы будуць абслугоўваць каласную вёску Віцебшчыны.

2 мая Дом Чырвонай арміі наладзіць святочную масоўку за горад, а ўвечары— вялікі бал-маскарад. (БЕЛТА).

# ПРАМЫСЛОВАСЦЬ БУДАЎНІЧЫХ МАТЭРЫЯЛАЎ У ПЕРШЫМ КВАРТАЛЕ

Прамысловасць будаўнічых матэрыялаў Наркамхімпрама, Наркамхімпрама, Наркамхімпрама плавіна і шлюз № 1. Галоўная частка фляты канала Масква—Волга ідзе ў складзе чатырох цеплаходаў—«Иосиф Сталин», «Вячеслав Молотов», «Михаил Калинин» і «Клим Ворошилов». Іх суправаджае бусёрны параход «Бусыгин».

Прогожыя беласнежныя сузыны выглядаюць па-святочнаму. На цеплаходзе-флагмане «Иосиф Сталин» — вялікі плакат: «Прывітанне будаўнікам канала Масква—Волга ад сундубудаўнікаў».

У 10 гадзін «Иосиф Сталин» кідае якар пелагэа ад шлюза. За ім спыняюцца і іншыя судны фляты.

Па берагах, паранетах шлюза, апагубах шлюзаўых вежаў — шмат будаўнікаў канала. Брыжкі «Гра», воллескія віташы яны цеплаход, які накіроўваецца ў шлюз.

Роўна ў 12 гадзін цеплаход «Иосиф Сталин» уваходзіць у велізарную жалеа-

# ПРАМЫСЛОВАСЦЬ БУДАЎНІЧЫХ МАТЭРЫЯЛАЎ У ПЕРШЫМ КВАРТАЛЕ

Прамысловасць будаўнічых матэрыялаў Наркамхімпрама, Наркамхімпрама, Наркамхімпрама плавіна і шлюз № 1. Галоўная частка фляты канала Масква—Волга ідзе ў складзе чатырох цеплаходаў—«Иосиф Сталин», «Вячеслав Молотов», «Михаил Калинин» і «Клим Ворошилов». Іх суправаджае бусёрны параход «Бусыгин».

Прогожыя беласнежныя сузыны выглядаюць па-святочнаму. На цеплаходзе-флагмане «Иосиф Сталин» — вялікі плакат: «Прывітанне будаўнікам канала Масква—Волга ад сундубудаўнікаў».

У 10 гадзін «Иосиф Сталин» кідае якар пелагэа ад шлюза. За ім спыняюцца і іншыя судны фляты.

Па берагах, паранетах шлюза, апагубах шлюзаўых вежаў — шмат будаўнікаў канала. Брыжкі «Гра», воллескія віташы яны цеплаход, які накіроўваецца ў шлюз.

Роўна ў 12 гадзін цеплаход «Иосиф Сталин» уваходзіць у велізарную жалеа-

# НОВЫ РАДЫЁВУЗЕЛ У КІРАЎСКУ

КІРАЎСК. 1 мая ў Кіраўску ўступіць у эксплуатацыю новы радыёвузел, разлічаны на абслугоўванне 700 радыёсправаў. Ужо вядзецца работа па радыёфікацыі квартэра працоўных.

У раённым цэнтры да свята ўпрыгожваюцца вуліцы, двары, дамы. Кіраўск аэляюцца. Вакol будынка раённага до-

ма сакультуры пасаджан парк з 1.600 дрэў амерыканскага клёна, ясеня і топаля. Такім-жа дрэвам абсаджаны вуліцы. Каля шасе Баруйск—Магілёў па аболвух баках дарогі ў Кіраўск пасаджаны барозы.

М. ЯРЧАК.

# МАГУТНЫЯ ГУЧНАГАВАРЫЦЕЛІ НА ВУЛІЦАХ ГАРАДОЎ

Вуліцы Менска радыёфікуюцца. Да 1 мая на іх устаўляюцца 50 магутных гучнагаварыцеляў. Значна ўзмацняюцца магутнасць апаратуры гарадскога радыёвузла.

Кіраўніцтва сувязі вызначыла 20 магутных гучнагаварыцеляў для ўстаўкі ў першамайскія дні на вуліцах Віцебска, Гомеля, Баруйска і інш. буйных гарадоў БССР.

Аддзельныя партыйныя білетэ ўзору 1936 года за № 080973, выданы Дубровенскім РК КП(б)е на імя Казімея Максіма Цімафеевіча, лічыць несправядлівым.

Сакратар Дубровенскага РК КП(б)е МЫШАЛАР.

Аддзельны рэдактар Д. В. ЮРКОУ.

**БЕЛАРУСКИ ПЕРШЫ ДЗЯРЖАНЫ ТЭАТР (БДТ-1)**

26 красавіка Абв. № 33

**АПОНІЯ**

Гукавы кіноапер «Пролетарый» НАЗАР СТАЦЮЛЯ

Паніш. Данж. БЕЛДЗЯРЖАТЭАТР

Гукавы кіноапер «ОПЕРЫ І БАЛЕТЫ

26 красавіка Абв. № 34

**ШКАВАЯ ДАМА**

Гукавы кіноапер «ЧЫРВОНАЯ ВОРКА» «ЧУДЕСНІЦА»

Гукавы кіноапер «ІНТЭРНАЦЫЯНАЛЬ-ЗАЛАТОЕ ВОЗЕРА

Гукавы кіноапер «Спартак» ІДУШКА ГАЛАЭЛЕФ

**ДЗЯЦЬЦЫ ГУКАВЫ КІНОТЭАТР**

3 26 красавіка

**ЗБОРНАЯ ПРАГРАМА**

1. ЛІСА—БУДАЎНІК
2. «ВОЗВРАЦЕННЕ СОЛНЦА»
3. У АФРЫЦЫ ГОРАЧА
4. «ПІОНЕРЫ» № 2
5. «СОВЕЦКАЕ МАСТАЦТВА» № 6 (журнал)

У ФАІЗ—ДЖАЗ-АРКЕСТР.

**Радыёперадачы на 26 красавіка**

10.30—перадача для дашкольнаў. 16—літаратурная перадача. Урывак з рэліяна Вяі ВРР-ДЭАІ. За кулісамі. 18.30—галасны партур-тоба. 19.30—кацэрт. 23—Апошні наведальнік».

**МЕНСКИ ГАРАДСКИ АДДЕЛ АХОВЫ ЗДОРОВА**

даводзіць да ведама фэбзаўмясцомаў, што

з 25 красавіка арганізавана

**курортна-адборачная камісія „КОК“**

Камісія засядзе пры амбулаторыі 2-й савецкай бальніцы (вул. Максіма Горкага) — 3, 9, 15, 21, 27 чысла кожнага месца, з 7 да 10 гадзін вечара.

Панярэдняя рэгістрацыя ў гэтыя-ж дні з 6 гадзін пестара.

Прыём на камісію праводзіцца выключна па накіраванню фэбзаўмясцомаў. Хворыя, якія накіроўваюцца на камісію, абавязаны мець на руках спрэчку ад урачоў, якія іх лечыць, і вынікі апошніх спецыяльных даследаванняў Вынікі камісіі на руці ле выдаюцца, а атрымліваюцца фэбзаўмясцомамі

МЕНГАРЗДРАУ.

**Беларускі Дзяржаўны Дзея Кандытарскай прамысловасці**

**„БЕЛКМО“**

Да свята 1 Мая.

Выпусціў спецыяльны дзіцячы асартымент кандытарскіх вырабаў:

Танкі, Аўтамабілі, ветраныя млыны, шпакоўніцы, патэфоны, калыскі, барабанчы, гітары,

мандалыны, напоўненыя рознакаляровымі дражэ і шакаладнымі цукеркамі, шакаладныя бомбачкі, шакаладныя фігуркі і

інш. — найлепшыя гатункаў, у спецыяльнай арыганізацыі расфасоўцы і па-мастацка аформленыя.

Падрабуйце дзіцячыя падарункі ва ўсіх магазінах Белкмо, „Союзтродмага“, Белхаргандля і Мелхаргандля з НАШАЙ МАРКАЙ.

**УВАГА!**

**Менская кантора БЕЛПРОМГАНДЛЯ**

для лепшага абслугоўвання пакупнікоў у прадсвяточныя першамайскія дні

з 15 да 30 КРАСАВІКА

**ПАВЯЛІЧЫЛА ГАДЗІНЫ ГАНДЛЮ**

па ўсіх магазінах на 2 гадзіны.

УСЯ МАГАЗІНЫ ПА ЖАДАННЮ ПАКУПНІКОЎ ДАСТАВЛЯЮЦЬ КУПЛЕНІ ТАВАРНА ДОМ МАГАЗІНЫ ГАРАНТУЮЦЬ ЯКАСЦЬ ТАВАРАЎ

ДЫРЭКЦЫЯ.

**НАРКАМХАРЧПРОМ ОМ БССР**

**МАЛОЧНЫ КАМБІНАТ**

ГЭТЫМІ ДНЯМІ АДКРЫВАЕ па Маскоўскай, 15 (Інтэрнат БДУ)

СПЕЦЫЯЛІЗАВАНЫ

**МАЛОЧНЫ МАГАЗІН**

У МАГАЗІНЕ БУДЗЕ ў ПРОДАЖЫ

САМЫ ШЫРОКІ АСАРТЫМЕНТ

МАЛОЧНЫХ МАРОЖАНАГА ПРАДУКТАЎ, КАНДЫТАРСКИХ ВЫРАБАЎ, І КАУБАСНЫХ ВЫРАБАЎ.

Магазін будзе адкрыт з 9 Гадзін раніцы, да 12 гадзін НОЧЬ. ДЫРЭКЦЫЯ.

**БЕЛАРУСКИ ТРЭСТ ГАЛОУХЛЕБ** (Менск, Савецкая, 43/13)

**ПРЫМАЕ ЗАКАЗЫ ДА ПЕРШАМАЙСКИХ СВЯТ**

ад устаноў, прадпрыемстваў, асобных раёнаў, сельска і асоб з ДАСТАЎКАЙ

НА ВЫСОКАРЭЦЫПУРНЫЯ ВЫРАБЫ:

ТАРТЫ, КЕКСЫ, ПІРОЖНЫЯ, СУХАРЫ, ПЯЧЭННЕ, і іншыя ЗДОБЫ І КАНДЫТАРСКИЯ В Ў Р А Б Ў

ВЫПУШЧАН СПЕЦЫЯЛЬНЫ ДЗІЦЬЦЫ АСАРТЫМЕНТ—ТАКСАМА

**ТАРТЫ КЕКСЫ ПІРОЖНЫЯ**

Фігурныя вырабы і розныя гатункі ПЯЧЭННЯ.

ЗАКАЗЫ прымаюць хлебзаводы: ў Менску, Віцебску, Гомелі, Магілёве, Оршы, Баруйсаве, Баруйску, Мазыры, Польшку, Жлобіне, Рэчыцы, Слуцку

Таксама можна заказаць праз Галоўхлеб тэлеграфна і па тэлефонах 23-648 і 24-492.

**ЦЭНТРАЛЬНАЯ АШЧАДКАСА № 16**

**ДАВОДЗІЦЬ ДА ВЕДАМА ГАЛОУНЫХ БУХГАЛТАРОЎ**

прадпрыемстваў і ўстаноў гор. Менска і Менскага раёна,

што ў сувязі са скасаваннем рэліяцыі па падпісцы на пазыку «Другой пачыночкі» (выпуск чвэрцэлага года), аблігацый БУДУЦЬ ВЫДАВАЦА ў наступным парадку:

АРГАНІЗАЦЫІ, якія маюць нумары ліпавых рахункаў у ашчадзкае

з № 1 па 300 — 26 красавіка | з № 301 па 1200 — 28 красавіка, з № 1201 па 1800 — 29 красавіка, з № 601 па 900 — 27 | Астанія — 3 і 4 мая

РАЗДАЧА аблігацый праводзіцца па даверанасці Ф. 140 з прад'яўленнем пашпарта атрымальніка аблігацый.

ВЫДАЧА аблігацый падлічыкам павіна быць праведзена арганізацыяй адначасова з выдачай артыкулаў ад другую плавую красавіка месца.

НЕ ПАЗНІЎ 25 МАЯ даслаць спрэчку ад скасаванні рэліяцыі і рэліяцыі аблігацый падлічыкам у ашчадзкае па форме, якая павіна быць атрымана ў ашчадзкае.

ВА ЗР'ЯК РАЗДАЧА аблігацый ПІДЛІЧЫКАМ ДА ПЕРШАГА ТЫРАЖА выданаў пазыкі «Другой пачыночкі» (выпуск чвэрцэлага года) КІРАЎНІКІ ГАЛОУНЫХ БУХГАЛТАРЫ прадпрыемстваў і устаноў НЯОУЦЬ ПЕРСАНАЛЬНУЮ АДКАЗНАСЦЬ.

ПАДЛІЧЫКІ па пазыку «Другой пачыночкі» (выпуск чвэрцэлага года), ПРАВАБУЦЬ ад рэліяцыі ад пазыку прадпрыемстваў устаноў, оофгасаў і арцель апацаняны аблігацый па падпісцы 1936 г.

ЦЭНТРАЛЬНАЯ АШЧАДКАСА № 16.